

Alphabetic Index

5a49 670



Б 74-94



УЛАДЗІМЕР ЖЫЛКА

З ПАЛЕЙ  
ЗАХОДНЯЙ  
БЕЛАРУСІ  
ВЕРШЫ

БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА




БА Ч9670

Бел. едзэс


1994 г.

УЛАДЗІМЕР ЖЫЛКА



# З ПАЛЕЎ ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ

В Е Р Ш Ы



БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА  
М Е Н С К—1927



Бел. Народн. бібліотека  
17.11.1981

# У ЗЛАПЕ ІЧУЧАВАЯ МІНДОХАЕ

Надрукавана ў 2-й друкарні  
БДВ. У ліку 3000 экз.  
Галоўлітбел № 25356.  
Зак. № 410-г.

25. VI. 4. 2009



36-38822

## АД ВЫДАВЕЦТВА

Лічым патрэбным даць да гэтага зборніку невядлічую ўвагу з тэй прычыны, што ў чытачоў часамі можа вынікнуць пытаньне адносна тэматыкі зборніку.

Творы, зъмешчаныя ў гэтым зборніку, напісаны аўтарам жывучы за межамі Савецкай краіны, у Заходній Беларусі, якая знаходзіцца ў няволі пад абсацам польскага пана, а таксама ў буржуавнай Чэхаславаччыне.

## Астузадиа да

желает счастья всем и всех мирных дней.  
Желает здоровья и долгих лет жизни  
и счастья всем, кто живет в мире и любит мир.

Был ярким глашатаем чистоты душевной.

Александр Блок

Э-над сонных вод Нёмана, э-пад хвой  
Белавежы,  
Суседзі, суседкі, вітаю я вас!

ЯНКА КУПАЛА



Всей душой слушайте музыку революции.

Александр Блок

## НА ПРИЧАДКИ

Музыка струнка на чехах  
На суде художника звон  
Свистеть в синеву прибрежной  
Природы, плавающей реки  
Своим, изумрудным, зеленым  
Свистом, звоном, звуком  
Свисту, звуку, звону, звуку  
Лицо, бедренные, коленные  
Лапки, прозрачные, зеленые  
Лицо, колени, лапки, зеленые  
А тела — бледные, бледные  
А дыханье, бледное, бледное  
Бледный звонок, звонок  
Стакан, бледно-зеленый, бледно-зеленый  
У роялья, на пальцах, бледных  
Бледно-зеленых, первых, пурпурных,  
Бледных, бледных, бледных  
Бледно-зеленых, бледных

Digitized by srujanika@gmail.com

## НА ПЯРЭДАДНІ

Ружовая стужка на ўсходзе,  
Як съцяг пераможнага дня;  
І марыць аб съветлым прыходзе  
Пярэдадня змрок-цішыня.

Халодныя, съветлыя росы;  
Спакой, нярухомасьць і сон;  
Здаюцца траве ўжо пракосы  
І косаў сярэбраны звон.

У імшарах, балотах, лагчыне  
Бялявы, празрысты туман;  
А неба - глыбока і сіне,  
А неба — бязъмежны дыван.

І лес у чаканьні бязмоўным  
Зялёной жываю съцянай  
Стайць, маліцьвеннасці поўны,  
Үрачыста, як на мши съятой.

Зацьвіркала першая птушка,  
І ветрык павеяў съвяжэй.

Ружова-ядвабная стужка  
Палае ярчай і ярчай.

1923 г.

## ВІХОР

Гасьцём і мараю трывожнаю  
Зъляцеў да нас з-пад самых зор,  
Краінай любаю разложнаю  
Імкне, гудзэ, шуміць віхор.

І не, ня злы, але, бушуючы,  
У шалёным імпаке ўвесь ён,  
Ваду вазёр і рэк хвалюючы,  
Пусьціў на пушчах песьню-звон.

Грыміць, гудзе ўсё недарэчнае,  
Што раз віхор гучней, прудчай.  
Услухайся, паймі адвечнае—  
І гімны вырвуцца з грудзей.

Пара, пара дазвацца, зъверыцца  
Сваіх магутных сонных сіл.

Адважны хто спыніць намерыцца  
Размах жыцця і творчы пыл?..

Дзе йдзем? і дзе капцы канцовыя?  
Дзе ходу нашаму мяжа?  
У адказ віхор пяе ўсё новае,  
І лязіво блішчыць нажа.

1921 г.

## М Е Ч

Яго ў зямлі знайшоў маёй разлогай,  
Гаручы прадзедаў вузкі загон.  
Вясёлым звонам аказаўся ён,  
Калі чапіў канцом майго нарога.

Абцёр пабожна йржу часу благога,  
І заблішчэў старых стагодзьдзяў сон,  
І напіс на клінку, нібы закон,—  
„Да рэшты бой!“—зірнуў загадам строга.

І вось няма нясьмеласьці, разваг.  
Для сэрца вернага—чужынцам страх:  
Радзімы схоў вартуйце, маткі, сёстры!

Я з грамадой іду па шчасьце нам.  
Мой меч зіхціць непераможны, востры.  
Змагуся сам—так сотням перадам!

1924 г.

\* \* \*

Хто мужны, хто съмелы, хто дужы,  
Хто цэлем працят залатым,  
Над тым неўладарныя съюжы,  
І лёс неўладарны над тым.

Хто к страху глухі, безразважны,  
Хто з воляй каванай, як сталъ,  
Той хмелем трывогаў адважны,  
І шлях яго толькі у даль.

Ёсьць радасьць у ярасьці бою,  
У змаганыні скрыжованых сіл—  
Спаткаць сваю волю з чужою,  
З гарачнасцю іншай свой пыл.

Ня бледнуць; у час небяспекі  
Стрымаць няслухмянную кроў;  
Прад вокам упартым павекі  
Ня хінуць ганебна далоў.

І ведаць—у бойцы зацятай  
Пагіbelнасьць жджэ ваяка,  
Ледзь сумніў кранецца шурпата,  
Ледзь крыху аслабне рука.

Так досьць наракаць на нядужнасьць,  
На горкія долі свае.  
О, думнасьць! О, съмеласьць! О, мужнасьць!  
Вам песні і песні мае!

1924 г.

Летиціак міфой у—чубдзі  
жыло сюда працялодзізві  
стародавні дзіцячы чімуда жада  
жада ўнікаль укінкі жада

дзіцячы да агульны агэздэл

## Э К С П Р Э С

„Маладняку“ да З-х угод-  
каў яго існаваньня.

Едуць, едуць паяжджане.  
Я. Купала

Сёламі, доламі, борам, прасторам,  
Стукаты, грукаты, звон.  
Збуджаны, знужданы, змораны горам,  
Зможаны змора і сон.

Скогатам, рогатам рэжа паветра.  
Супраць карагі, ламы...  
Бурнасьцю ветра з панурага нетра  
Хто гэта? хто гэта?—Мы!

Ад спанку, з паўстанку мы рушыма ранкам.  
Выраю высіцца зык.  
Рэха, грымоты, разводзьдзе-заранка,  
Наш бліскавіца-цягнік.

Мінуты міма жальба і жалоба,  
Жорсткае джалала жалю.  
Радасьць буялая, радасьць-аздобра  
Зяблую зябіць зямлю.

Верыма, верым вясёлаю верай,  
Лёсам даверана нам:  
Шлях нам—бясконцы, нямераны мерай,  
Шлях нам заказаных брам.

Мкнем на пярэсьціг, на высьціг удалей,  
Вечнасьці на перарэз...  
У далі ўсё далей і далей для даляй  
Рушыць і крышыць экспрэс.

Ладен сілубою міцні ладыб  
Мін сілебінда місіб  
Бітім сілескін жаңынбай — мін жалы  
Місіб жынанын мін жалы  
Поладу тілесин мін \* \* \* \* \* мін жалы

\* \* \* \* \* мін жалы  
Наш лёс, бы кат з рукой забойнай.  
Бяявлітасьней рука каго?  
Ды ўмее вой адзін спакойна,  
Бяз роспачы прыняць яго.

І ўмее вой цвёрдакаменна  
Устаяць перад навалай злой  
І, ўсё губляючы, нязъменна  
Данесьці абавязак свой.

Губляць-жа болей немагчыма  
І зносіць болей немагла:  
Народ, Свабода і Радзіма,—  
На ўсё прышла адна чарга.

Найдаражэйшае, съятое,—  
Үсё, чым натхнялася душа,  
Чужою збэшчына рукою,  
Славолій скута палаша?

Але пад лобам хмурым гэтым,  
У гэтай думнай галаве  
Імкненъне да апошний мэты  
Непераможнае жыве.

Непераможнай волі шалам,  
Перамагаючым і лёс,  
Зьевініць душа з бывшым запалам,  
Зьевініць бяз сумніву і сълёз.

І покі пруткі 'шчэ цягніцы,  
І покі ў жылах точыць кроў,—  
Ніхто ня ўбачыць голаў ніцы,  
Пакорлівых ня ўчуе слоў.

І покі сэрца поўна гневам  
І гнеў драпежней крумкача,—  
Вітаю бой ваяцкім съпевам  
І звонам вострага мяча.

Калі-ж нараз ад меткай раны  
Эвалюся, сходячы крыўей,  
І вораг, перамогай п'яны,  
Накпіць нягожа нада мной,—

Я і тады здалею гарда  
Стрымаць гадзін апошніх золь,  
Мая нянавісьць і пагарда  
Ня ўдасьць, ня зрадзіць люты боль.

1925 г.



Ляпей жабрачы лёс,  
У рукі кій, за плечы торба;  
Ляпей страха нябёс,  
Бясконцы шлях і леры корба;  
Ляпей чужыны золь,  
Съцякаць ад чорнай працы потам;  
Ляпей, нязмогшы боль,  
Сканаць самотнаму пад плотам;—  
Але ня лёс раба  
З бязволъля ўласнага й бясьсільля;  
Ня гэтая жальба  
На скутыя рабамі крыльлі.  
Хто волю верна сыніць,  
Працят лятункам аб вялікім.  
Таго не спакусіць  
Ні ўладай, ні дабром бязълікім.  
І хай прысуд гняце  
І нікнуць вербалозы ніца,—  
Души аб пекнаце  
Непераможна-думных сыніцца.

1923 г.

жыліндең тұтасын иштесе  
абыз жынысадаң жыныс  
жергілікке көз үйіндей  
шоғырталғанда салынады.

### З ПОЭМЫ „УЯЎЛЕНЬНЕ“

Прысьвячаецца  
Леопольду Родзевічу.

#### I

Радасьць мая вялікодная—  
Сына, пазнаўшага Маці,  
Песьняй прадвесенья лагоднаю  
Ўсіх я пачну абдараці.

Знаю, крыніцы гаючыя  
Ёсьць на радзімай зямлі.  
Дальлю захоплен бліскучаю,  
Выслаў ёй дум караблі.

Брацьці, зраблю вас багатымі,  
Зорамі высаджу край.  
Сонцам зазъязе над хатамі  
Словаў маіх каравай.

Сэрцы пратну зараніцаю  
Новых надходзячых дзён;  
Выпішу сказ бліскавіцаю,  
Выяўлю дзеадаўскі сон.

Гэй, гаруны, і бядулі, і сумныя,  
Ваш гэта чуеща плач?  
Годзев! Бяседа ў нас шумная,  
У хаце сялянскай багач.

Змрок заняпаду кудзеляю  
Выпрадзе ўвесь яго сьвіт.  
Будзьма вясёлымі: бель Яе  
Неба аздобіць блакіт.

II

Сапраўды,  
Радасць—рацыя:  
Бацькаўшчына Беларусь  
Ёсьць  
Наймалодшая нацыя.  
Э будняў блядых  
Чорная косьць  
Разъдзымухала Рух  
Стараны  
Вёсак і сёлаў.  
Пяруны завірух  
Ў захапленьні  
Грымяць аб адным:  
Паўнагучна Адраджэнье,  
Бачу за ім  
Бязъмерныя далі  
І  
Вялікія вартасці.  
Божа! у съведкі  
Працоўных голаў,  
Знаны ўпартасцю,  
Разбух.  
Абрадзініца ён  
Новых дзён  
Папараць-кветкай.

Серце прэсту—харонту  
Несама, надходзіння даёш  
Васіну, слава бліскавікію,  
Вылічысць драчытскі сен.

Губ. лярчы, Бородай, в кустах,  
Ваше гута чудо пака  
Голубі блюстілы—місці вінчань

## V

Мячы маланак пелі  
І навальніцы йшлі,  
І гром вясьняны хмелем  
Паіў абшар зямлі.

А вечарам на небе  
Хтось пеўня выпускаў,  
І аб штодзённым хлебе  
Там праўды ён шукаў,  
І да глухой паўночы  
Вылізваў цемнату.

Сачылі з верай вочы  
Пажараў яснату.

Ды „Пяты“ коўдрай чорнай  
Прыкрыла нач сама,  
Каб зноў былі пакорны,  
Каб зноў... Але дарма!

Дзірван узрылі буры  
Шматкамі жорсткіх слоў:  
Чакаюць вёскі—Юры  
З вясной затрубіць зоў.

VI

Нашая ніва...  
Сейбіт зары  
Сее маўкліва  
Сум аб дабры.

Жменяю семя,  
Дужы узмах.  
Ў золаку дрэме  
Сонечны шлях.

Дзе́вы-дзя́ниніцы  
Кленчаць на ўсход.  
Ў краплях расіцы  
Буйны ўмалот.

Ўсюды прароцтвы...  
Хто-ж іх пайме.  
Розум-убоства  
Верыць зіме.

Ве́цер съязыліва  
Ўторыць яму;  
Лозы жахліва  
Вяжуць думу.

Толькі-ж бяз меры  
Сълёзы чаму?..  
Хто у зъняверы  
Плача на цьму?

Мудрасъцю сівы  
Сейбіт зары  
Сее на нівы  
Сум аб дабры.

Ўзыдуць зярняты —  
Ліху канец.  
Весткі крылатай  
Жду — пасланец.

Понту, забытое мною то и дело  
Когда приходит вспоминка.

Людмила Тарасова

## VIII

Съняжок на прадвесньі  
Буркоча, бяжыць,—  
Зацьвіушае плесьняй  
Ня здолее жыць.

Дарма свае сілы  
Зьбірае зіма,—  
У друзгах няміла  
„Народаў турма“.

Пракляцце, „Расея“  
Прапала навек.

Ня страшыць завея  
Бліскучых павек.

К трывогам зьнявага,  
Разъдзёрта імгла.

І творчасьці смага  
Агнём праняла.

Шырокаю тропзій  
У час гэты з спакус  
На мапу Эўропы  
Ўзышоў Беларус.

То даць віа мітра  
Сілкыс чану?  
Хто у ханеній  
Панах за чану?

Мідзесира хубі  
Сілкыс чану

## IX

Нябескіх трамаў  
Зьвісае край—  
Віхура браму  
Зламаў у рай.

О, божа, позні  
Твой голас слаб:  
На райскай пожні  
У сярмязе раб.

Зъбірае зораў  
Гарох ў палу,  
Каб імі гора  
Гаціць імгу.

У нашых вёсках  
Узьняўся гуд.  
І ў адгалосках  
Зрастает цуд:

Гаўядзэ нашай  
Сыцець чарад,  
Буяе паша  
Маіх балот.

1922 г.

Поете, любити свій край не є злочин,  
Коли це—для всіх.

Павло Тичина

Над країною Тихою лежить  
не свої не погані люди.  
Ходь і жалю—доля людина  
бояться, чекаю, да вчую.  
Ходь і ведуть руки у тону,  
не раз дзвінчують мили.  
До тих часів, коли відомі  
заповіти праці діши земі  
а, після, після, після—  
Ви—те ріків ріківчики після  
Ти—закінчений бороді воли.  
Я—підприємчий і Тобою.  
Не часів ти відома землемі  
Не земель, не дрібничкою долин.  
Хто землерівняє твоїм хованіми,  
Тобі, якщоїті, залізати.  
Чим гусарей над тобої піднімаш,  
Чим чесні буде крихіт твоїх поет.  
Ти—закінчений землерівня Гаккідзе.  
Май-жарто, май-жарто зем.



Адама, як—ак вінъ,  
Душа ѿ Ня паде,  
Але воне якто  
У твариномъ було скої.

Надіїсь се з веру  
Ізгубленому съледу,  
Наса ѿ спасительного річища  
Далі жити \*\*\*

Над нядоляй Тваёй не заплачу  
І на свой не пажалюся лёс,  
Хоць і ведаю—доля лядача  
І балюча, часамі, да сълёз.  
  
Хоць і ведаю сум і утому,  
І ня раз давяраўся мане,  
Ды ці-ж мне выгалошваць жывому,  
Запіваць паніхіднае мне?  
  
А, ніколі, ніколі, ніколі—  
Мы—ня вецер распачны зімой;  
Ты—застанешся верная волі,  
Я—на варце нязъменна з Табой.  
  
Ні часіны ня кінем змаганьня;  
Не аслабне, ня здрадзіць далонь:  
Хто заквечаны цветам каханьня,  
Той няnavісьці знае агонь.  
  
Чым гусьцей над табой пацямнее,  
Чым цяжэй будзе крыж Тваіх плеч,—  
Тым запальней здымашца ўзмацнене  
Мой кароткі, караючы меч.

\* \* \*

Дарма, што значны раны  
Праз небагаты ўбор  
І тужны, праз туманы,  
Відаць вачэй дакор,—

Яе аблічча съветла,  
Узорны—тканы пас,  
І лятуценыні ветлы  
Аб недалёкі час.

Між пушч яе сяліба,  
Дзе хіліца асець,  
І там, дзе цъмяна скіба,  
Прыходзіць песньі пець;  
  
І там, дзе над балотам  
Кудлачыща туман,  
К густым рачным чаротам  
Мільгае лёгкі стан;

І дзе над даўним сумна  
У неба крыж ўстае,  
Падгледзіў я задумнай,  
Маркотную Яе.

Аддана, кім—ня знаю,  
Душа ў Яе палон,  
Але няма адчаю  
Ў марудным бегу дзён.—

Надзеюся і веру  
Патайнаму съяду,—  
Нясе ў самотнасьць шэру  
Яна маю гвязду.

Малюся Ёй, упарты,  
Палону тайна рад:  
— Хай, верны, буду варты  
Тваіх жабрачых лат.

— Давволь з Табою разам  
Спаткаць нядзельны час,  
Каб новай песні сказам  
Хваліці Твой абрэз!

1922 г.

жынк не—між дзядам  
половай ў штад  
столідзе амкі зе  
нібак штад мышццем Х

Всё поют и поют вдалеке...

Ал. Блок

Нікне ў імгле старана...  
Пільна сачу праз туман...  
Нечая песьня чутна,  
Нечы зыбаецца стан...  
Лёс даручыў палашу,  
Моўчкі, даўно съцерагу...  
Песьня трывожыць душу,  
Слоў аразумець не магу...  
Існасьць ня ўнятна праяў:  
Загадкай дрэмле разлог,  
Тайнасьці лес захаваў,  
Далі съцяною аблёг...  
Буры пара-б нагадаць  
Шэрасьць дакучлівых хмар.  
Сэрца прыстала жадаць,  
Гасьне паволі пажар.  
Сны на павеках маіх:  
Эгіну бяз сіл, небарак...  
Толькі вось съпеў не заціх—  
Словаў ня ўцямлю ніяк.

1922 г.

## Д З Е Д

Патухшымі вачыма  
Глядзіць на божы съвет  
Стары, у крук сагнуты,  
Як голуб, белы дэед.

Пражыў на съвеце многа:  
Бяз нечага сто год,  
За век пабачыў гора,  
Нямала вынес слот.

Калісьці, да паўстаньня,  
Рабіў, цярпеў прыгон...  
К нямцом ня раз віціны  
Ганяў па Нёмне ён.

Меў сілу непамерну,  
Здаровы быў, як мур,  
Тamu так жыва, з песньяй,  
Арэ сын родны—„шнур“;

Тamu так—шчыры ў працы—  
Будуе Край унук,  
Адважны і бясстрашны,  
Не пакладае рук.

А дзед жыве мінулым,  
Таемным і глухім,  
Гаворыць-бае казкі  
Аб даўным і сівым:

Пра войны, панства, войтаў,  
Русалак і начніц,—  
І харастром чаруе  
Няхітры склад быліц.

Ды часта паглядае  
За вёску ён... туды,  
Дзе між бяроз пад крыжам  
Спачыне ад бяды.

Ды хоць стары, а думку  
Гадуе ўсё адну:  
Хоць перад съмерцю ўбачыць  
Свабоднай старану.

1921 г.

Стаи іак «шамно» ом А  
Бядасоту ваківкінэ «ом  
т'ян \* \* \*», адзят ілай  
адыб сцэпеня к хіто кі маі

Толькі той, чый вольны дух  
Застаецца ў бойках квол,  
Толькі той, хто творыць рух  
Беларускіх мест і сёл.

Толькі той, хто вера ў цуд—  
Лепшу долю курных хат,  
Толькі той, хто любіць люд,  
Толькі той— мой любы брат.

Брат—бо думкі ў нас адны  
І адзін злучае лёс,  
Бо для роднай стараны  
Долі хочама бяз сълёз.

Мы мацнеем што ня раз,  
Чуюць моц чужы і свой.  
Жджом: надыдзе грозны час —  
Будзе радасцьць, будзе бой.

Пагалоска зъдзівіць съвет,  
Заварожыць песьняў тахт—  
Бо значон дзядоўскі сълед,  
І вядзець у далі шлях.

А мо' спыніць які кат?  
Мо' спужаемся чагосьць?—  
Калі трэба, ўмерці на'т  
Нам ня страх, а шчасьце ёсьць.

1922 г.

Людзі з'ялоў і з'ялоў  
хто винаграда вогнікоў  
Людзі з'ялоў і з'ялоў  
Ды зоркі стерхе с'януку  
—Людзі з'ялоў і з'ялоў  
Людзі з'ялоў і з'ялоў  
Дені з'ялоў і з'ялоў  
Людзі з'ялоў і з'ялоў

Людзі з'ялоў і з'ялоў  
Людзі з'ялоў і з'ялоў  
Людзі з'ялоў і з'ялоў  
Людзі з'ялоў і з'ялоў  
Людзі з'ялоў і з'ялоў

Людзі з'ялоў і з'ялоў  
Людзі з'ялоў і з'ялоў  
Людзі з'ялоў і з'ялоў  
Людзі з'ялоў і з'ялоў  
Людзі з'ялоў і з'ялоў

Каб на гарунадзе руціах  
Харашынца працу  
І гранаде залатна  
Півдэль кум—Світла.

Спакъ які так трабе;

\* \* \*

Люблю, ня знаючы пущіны,  
Ісьці праз лес, балота, гаць,  
Мінаць квяцістыя нізіны,  
Пад грушай ў полі спачываць;  
Спакаць між жыта крыж пахілы  
І старца з хлопчыкам малым,  
Звычай шануючы мне мілы:  
„Дабрыдзень!“—прывітацца з ім;  
Прайсьці ўздоўж вёскі беднай, шэрай  
З панурым радам сумных хат,  
І думаць: як ты тут ня мерай,  
А ў беднаце гаруе брат;  
І напаткаць руіны ў полі,  
Дае мох на рэшце съцен узрос,  
І занудзіцца мімаволі,  
Згадаць замчышча сумны лёс;  
Не зразумець, чаму руіны  
У сабе таемны тояць жах,  
І ці ня съветлы для Краіны  
Відаць наперадзе ўжо шлях?

1921 г.

Пасадоска жыдзінцо съвет,  
Занарсжыць песьмаму таңт—  
Бо зячон даждубскі сканд,  
І вядзень у дали шлях.

А мо спынць вай вай?  
Мо спужалася чакасыры—  
Калі траба, фунді на—  
Нам на страже помноже ёсары.

\* \* \*

Сынінук жронкіе ви «блодок»

Ізноў пытаньні... З глуму,  
З бяды ўстаюць ў кляцьбе.  
І не магу ня думаць,  
Край родны, аб Табе.

Дазнаў каханья й мушу  
Дзяліці лёс благі,  
І знак кладуць на душу  
Твае мне ланцугі.

Я звону іх цяжкому  
Склаў песнью не адну—  
І не аддам нікому  
За ўсякую цану.

Выходжу з хаты рана.  
Каб стаць за азярод  
І першаму з туману  
Пабачыць сонца ўсход.

Каб на ўэрунелых рытвах  
Усьцешыцца цяплу  
І раньня малітвы  
Паслаць яму—Святлу:

Спалі, калі так трэба,  
І пожні, і пале,  
Пашлі грымоты з неба,  
Віхор пашлі, але

Хай пройдзем праз напасьці,  
І дачакаю хай—  
Убачыць ў новым шчасьці  
Мужычы Край".

1922 г.

жывім з малады він даі  
Ульяна вишніца  
Іннікін кінанс  
Плесціца Князь—Святка

## ЗАМЧЫШЧА

Наўкола роў травой паросшы і шырокі,  
За ім астача съцен зруйнованых замковых...  
Тут князь калісці жыў багаты, ганаровы,  
І слава-чутка йшла аб ім у съвет далёкі.

Цяпер-жа сумна мур глядзіцца адзінокі,  
У праходах вецер рве, зъдзьмухае пыл вяковы,  
Уначы стагнаньнямі і плачам страшаць совы,  
І кажаны лятуць на дзень ў сплясьнелы лёхі.

А ў вёсцы бліскай дзед старэнкі бае, сівы..  
Пра страхі розныя, што там таяцца, й дзівы  
Начніц, што пацеркі нанізываюць з расы,

І па шляху снуюць і сеюць съпей жуды,  
Ды аб княжне—дзіўной, нябачанай красы,  
У замковай вежы век згубішай малады.

1921 г.

На та момента замежыяду  
У далёкім сутынкіх листах  
Распакаваць нас вучань з бруду  
І родзець чистота гэтае спакіца.

Але нам будучы бессонічнае  
Часы  
З які

## ПАЛІМПСЭСТ

Ёсьць рукапісы, зъмест якіх съцярты ледзь знаць  
Ці на'т другі напісан сэнс бязбожна.  
Іх палімпсэстамі прынята здаўна зваць,  
І першы іхні змысл пайме ня кожны.

Краіна родная! Так сталася й з табой.  
Багацьце й харство твае прыроды  
І прошласць сладкую зъмяшаў чужак з гразёй  
І слова вывеў гадкія для зводу.

Але працоўны дух, разьбіўши мур турмы,  
Здалеў вяковы бруд паганы зъмесці.  
І з дзіўнай любасцю чытаем тое мы,  
Што захавалася на палімпсэсьце.

1921 г.

занімі французскім мэтадам  
ганс ман даўніні ў відуда  
— юношэ візэ і юм міннов  
жылілітэ ўнідэ адрозненіем

Мы любім даунія паданьні,  
Быліцы сівых песньяроў.  
Няхітры іх апавяданьні  
Аб справах мінуўшых часоў.

Нам да спадобы чэрпаць веду  
Гісторыі з пажоўкльых кніг;  
З рукопісаў пра быт прадзедаў  
Даведацца, што съведчыць мніх.

Прыемна нам дзядоў надзеі,  
Іх тайны думы адзначаць,  
Вялікія ў мінульым дзеі,  
Дзе ѹ як змагалась наша раць.

Шануем мы бацькоў імёны:  
Навука й прыклад нам яны;  
І помнім мы і веча звоны,  
І вольнасьць роднай стараны;

І на'т мамэнты заняпаду—  
Ў далёкім сумныя лісты—  
Распазнаваць нас вучаць зраду  
І родзяць помсты гнеў сьвяты.

Але нам будуць ўсё-ж мілейшы  
Часы, калі з нізін, балот,  
З надзеяй ў шчаснасьць дзён  
Святлейших  
Устане ўзбуджаны народ.

Ня відна йшчэ у завірусе,  
Куды ляжыць ягоны шлях,  
Але дух творчы ў Беларусі  
Жыве й змагае долі жах.

І можа толькі той збаіцца  
Падзей вялікіх нашых дзён,  
У кім жыцьця ня б'е крыніца,  
Хто сьпіць і здолець нёдуж сон.

1921 r.

— Улічніків ітчымам т'ян  
— ятэйд кінмуд мібяд  
— где ашарун звы ашваваніпав  
— ітчымам т'янт яттомон ашкодоц

— шафедім ж-эс ашыкд ива эк

## СЁМУХА

Начыста зъмеены і вуліца й двары,  
Ля ганкаў і варот вясёлыя бярозкі—  
Сягоныя Сёмуха, сягоныя съвята вёскі,  
І весялейшае ня знайдзеца пары.

Пагодны, ясны дзень. У полі і ў бары  
Паветра хмелны пах, съмяюцца сонца коскі;  
А ў хаце бел абрус, падходны блін—дар боскі,  
І шчасьцем съвецца мужычыя твары.

І веру радасна я болей, чым калі,  
У вялікі лёс і шлях радзімае зямлі:  
Абуджаны народ быліц дазнае сказ,—

Узрушиць, як адзін, пры съвеце бліскавіцы.  
Прыдзі хутчай! Я жду цябе, жаданы час.  
Дай думам сёмушным і казкам дай зъдзяйсьніцца!

1922 г.

Беларусь—гэччалоў, амаль  
іхадлоў хінчава і хінчава  
Людона і мяд і хінчава. Чло-  
твяк изжыццякоў пакодзіл  
жондаю з веда і ведані  
шуме зынчомаў стонадай  
і зведае і віораніти зяд, падумой  
аштоты. **БЕЛАРУСЬ**

Беларусь, Беларусь—гэты зык  
Паліць душу маю, як агнём.  
Я ня ведаю, чым ён вялік,  
Але думак ня змог я аб ём.  
Як пачую яго, задрыжыць  
Маё сэрца, заные ў грудзёх.  
І балюча так робіца жыць,  
І шукаеш чагосьці ў людзёх.

Беларусь, Беларусь... гэтых слоў  
Пойме музыку, хто ўсёй душой  
І магутны й тужлівы іх зоў  
Зловіць думкай сваёю жывой;—  
Затрапеча, бы ранены, ён,  
Задрыжыць пад навалаю дум:  
Гэткі страшна-пакутны іх стоги  
І абы волі бязъмерны іх сум.

Беларусь, Беларусь—гэта дзей  
І разумных, і слайўных прыклад;  
Край вялікіх і дум, і людзей,  
І бяздольна схіліўшыхся хат,  
Дзе нядоля і гора спрадвек  
І бяднота сярмяжных жывуць,  
Крыўда дзе, паняверка і зьдзек  
Краскай макавай ярка цывітуць.

Беларусь—край замчышч, курганоў,  
Дзе таяцца страхоўцы і звод,  
Дзе русалкі выходзяць з віроў,  
І начніцы вядуць карагод,  
Дзе, пад шум каласоў, ведзьмары  
На палетках заломы кладуць  
І ў Купальскую ноч у бары  
Забабоны ў пацёмках снуюць...

1920 г.

## ВЕЧЕР

Бодо үрбауси-прах монголын  
Пима та бодох зоругчныг  
Бер, што жадане залдайсын  
Алсыншиг дула, трангу,

Шандын а санасын у монголын  
Лёгийн праскотын арах наалын  
Штось заптуулж энэ жаданын  
Борзын шинтуу агаарын.

Танын, энэ жинтэй яичинийн  
Синэлдүү, оюн алсаны  
Бхагтат, ширгэсэн турийн  
Т нэрээг та абои.

Алсу талччынчийн бэлэнэ  
Хийнч-зодууны шийлийн  
Бишадын салжубусын талччилын  
Сынччынчийн шийнчийн чийнх.

Беларусь, Беларусь — гэта дзей  
І разуміць, і слухаць прыказы.  
Крынікі залісі і дум, і ходзяй  
І віддоліна сіларных хот,  
Дзе наядоха і горы спрадвіні  
І белоногі скромнінікі-жывуны,  
Крынікі дзе, прыніерка і зязюкі  
Краскі! якімай архі прыкушы.

Беларусь — гэта дамініс, курганы,  
Дзе гаекія спахоўні : звадо-  
Дзе русакія пасаднікі з шарту,  
І начыні юдуды віраюд,  
Дзе, што шуткі вільно, зілічары  
І пластика ўсіхіні «блізу»,  
У Купалінікі якъ у бары  
Забабоны і спільнікі скучы.

1920

ВАРЭНГІЛ

ВЕЦЕР

Вецер урваўся праз весніцы,  
Пыл на дварэ крутануў,  
„Вер, што жаданае зьдзейсьніцца,”  
Ласьцячы вуха, шапнуў.

Шпаркі і съмелы ў захопленыні  
Лёгка праскочыў праз плот,  
Штось зашумеў між каноплямі,  
Борзда мінуў агарод.

Там-жа, дзе жыта з пшаніцаю  
Съпеляць свае каласы,  
Блытаў, віхрыўся дурніцаю  
І перабег на аўсы.

Лесу пабачыўши цёмнага  
Хмура-задумны аблік,  
Быццам спужаўся таённага,  
Съцішыўся, зьменшыўся, зынік...

1922 г.

## ЛЕТНІ ВЕЧАР

Дзень хустачкай чырвонай заходу  
выцер пот.  
Дзень утаміўся і ў клунак змроку,  
Зьвязаў неспакой, клапоты.  
І пазяхнуў ветрам—лёгка, лятункова.  
Сутунелым крылом  
Туліща к вёсцы ціша  
І пахціць скошаным сенам  
І каровім сырадоем.

Зараз прыдзе Матка-Ноч.  
Добрая, такая пяшчотная,  
Прыкрые коўдзэркай-цемнатой  
Заплюшчыць дню вочы:  
„Сыпі, натомлены!“

1925 г.

У саванініх ніжных ліній  
Яны злізлі калюшамі  
І вільно віялі, як боті,  
Аб сонца радасці прынечы.

## ПРАЛЕСКІ

Маці-зямля радзіла іх  
Ад першых пацалункаў сонца.  
Між зёлак леташніх, сухіх  
Яны ў бары ўзышли ў старонцы.  
  
Шумяць што-разу весялей  
Над імі хвоі аб прадвесні,  
І вецер штодня ласкавей  
Іх песьціць і пяе ім песні.  
  
І хоць зімы відаць съяды,  
Ящэ марозіць, часам, nochkай,  
Ды больш ня страшаць халады,  
І верыш мілым, сінім вочкам;  
  
І любы так бясконца мне  
Яны, з усмешкай ціхай дзеци...  
Пара іх, кволых, праміне,  
Прайдуць яны, як ўсё на съвеце.  
  
Але ўжо мкне душа мая  
У сіню даль, за пералескі,  
І ў сэрцы ўсходзяць—чую я—  
Тугі вясіннянае пралескі.

ДЕТЫ ВЕНЕРЫ

СЪМЯРОТНЫ ПАХ

Ёсьць боль затоенай тугі  
У кволым паху зъвялых кветак,  
Нібы ў кананьня час благі  
Ім родны марыща палетак,

Нібы 'шчэ вераць—вось дыхне  
Паветра хвалю гаочай  
І з хаты верне іх вясьне,  
І знаюць—згуба нямінуча.

Людзкая жорсткая рука  
Іх, далікатных, ў поўным квету,  
Там, дзе простор, палі, рака,  
Сабрала рупна да букету.

І на майм стале зямлі  
Краса, найвысшая аздоба,  
Яны цывілі і адцывілі —  
І тайнай іх была жалоба.

Ў самотнасьць невясёлых дзён  
Яны ўвівалі лятуценъні -  
І згадкі лёгкія, як сон,  
Аб сонца радасным праменъні.

І раніц звонкіх галасы,  
І чуласъць ветру нязвычайна,  
І хараство густой расы  
Прачыстай уладалі тайнай.

І не дазнаў нікто-б яе,  
Калі-б на гэты пах съмяротны,  
Што дымам кадзіва ўстае  
Такі тужлівы і маркотны...

1923 г.

У панегезі юноші фіноміз  
Дзікі кіраўнік, флюксідзе.  
Неканешні поганы штанд, лібеноль,  
Лукавіца чы ліпіца чудо.

1923-1924

рбек хмлбзинеи сцізантонка  
шанодутка іалківъ ин  
ноо як вітіа іедзіа  
іеніншып моніадац анооз да

Сльпаки зішове ціаву  
Лінльшеван \* азіа азазалу  
\* \* \*

Я люблю густыя шумы,  
Перагуд высокіх хвой.  
У цень і ціш лясной задумы  
Я люблю прыйсьці вясной.

Спачываючи ад болю,  
Ад вяпраўды і маны,  
Пазнаваць чужую волю,  
Дыхаць пахам сасьніны.

І, спусьціўшыся лагчынай  
У заросши дол сыры,  
Між бяроз, густой ляшчынай  
Заблудзіца ў гушчары,

Дзе таемна, съцішна, змрочна,  
Дзе вільготны, мяккі мох,  
Дзе ўзіраецца ставочна  
Збуджаны Перапалох.

1923 г.

\* \* \*

Векавечны, хмуры бор  
Горда ўзносіца высокі,  
Моцна пахне хвояў смоль  
Ад пякучай ліпня съпёкі.

Сонцам спалены чабор,  
І густыя съмягнуць травы,  
Гарачынню з блізкіх поль  
Тхне ў паветры нярухавым.

У небе яснасьць і прастор,  
Даль празрыста і бясхмара;  
Мляўкасъць, парнасьць і бязволъ,  
Думкі вялывя ад жару...

Ах, знайсьці-б між дрэў, ля гор,  
Ручайнікі бег самотны,  
Супыніць бы смагі боль  
І спачыць на ймху вільготным.

1923 г.

\* \* \*

Насоўвае пушча  
Магутнай, зялёнай съцянай.  
Уваходжу у гушчу  
Высока узьняўшыхся хвой.

Павага й зацішша,  
Прасьветы ў павеці жывой.  
І вецер калыша  
Страмкіх верхавін галавой.

Салодка паверыць  
У разложысты шум над табой,  
І, съцішаным, мерыць  
Пуціну павольнай ступой,

І слухаць бязмоўна  
Чароўнасьць трывожнай душой,  
Грудзямі да-поўна  
Ўдыхаці стыхіі спакой.

1923 г.

Слышно він з дзвін  
Із роботам підій.  
Буде гора у ті землі  
І надих бло склоу.

А ў адказ на не  
То вінчай, як чисто  
Із Марії А. К. Л. Н.

— \* \* —  
жоке оку чи і звон

Нібы вялізны чорны птах,  
Заслала хмара зорны шлях;  
Ды не пасьвежала прырода,  
Ня пала ў полі прахалода.

— зверт на ліворуч  
Ў паветры мляўка пасъля съпекі,  
І душна і трывожна нач...  
Вось, хтось магутны ўзыняў павекі—  
І съвет мільгнуў агніста з воч.

— зведоць вірон  
Ўрачыста-грозным, гулкім съмехам  
Загрукатаў пярун ў адказ,  
І загукала згодна рэха,  
Грымотны зразумеўшы сказ...

— Пожажа жадаць якіх  
І эмоўкла ўсё, на час зънямела,  
Прыщіхла нач і жджэ нясьмелала...  
Ша! хтось застукацеў аб дах,  
Нібы ў бясьсільлі чорны птах.

## ВЕЧАРАМ

Вось і паў ужо змрок,  
Ды заціх дзенны рух,  
А агонь ў аблакох  
Дагарэў і патух.

На лістох, на траве  
Заблішчэла раса,  
І ўзышла і жыве  
У небе зораў краса.

Ціха ночка брыдзе—  
Поўна чараў і сноў;  
Сымех чутны ў грамадзе,  
Што вяртае з палёў.

Пасъля працы цяжкой,  
Дзень правёўши ў касьбе,  
Песьняй сумнай такой  
Некта цешыць сябе.

І плыве яна ў даль  
Над разлогам палёў,  
Чуцен гора ў ёй жаль  
І надзея бяз слоў.

А ў адказ на яе  
То цішэй, то мацней  
Пяе песні свае  
У гаі салавей.

Іх пачуеш, і ўраз  
Дзіўны сум агарне,  
І згадаеш ў той час  
Аб сваёй ты вясъне.

1921 г.

Беларускі народны  
песні і муз. цыркескі  
сподзяйнікі, зборнік  
Загадкі даклады  
Нарады шахтнай  
Нас вісімі, падані

І чужі боз-гласкі  
Вустамі паде тода  
У статок стайды юнош  
Пушчын' скончанікош

алак ү как заман  
Дэлбо матолкво дэл  
Ламб 85 ү вээл наадын  
Эхэлэх сайд чандан.

Эх эн санды ү А  
Чинрак от Йонги от

## ТУМАН

Навіс пасьцілкаю туман,  
З імглы сатканы часта-густа,  
Заслаў лес, поле і курган,  
Паўзе да хат, як смоўж той тлусты,—

І, быццам цяжкі грэх жыцьця,  
На сэрцы шэрай лёг жудою,  
І, яснасьць дум і пачуцьця  
Прыкрыў, халодны ён, сабою.

1923 г.

Былые миражи в своем  
Самых чутких у гравюре  
Што выражает настроение

Пасынкі прарос пижной.  
Дзесь привечные ульевы.  
Былые сунчані тонкі  
Неты цвіціць сіро.

ацьніка (ткм міцкай) 7  
іншою заць вінка под  
авцівка „місцяжка“  
іншою тає кінчукової

зібрані оку скіда  
В О С Е Н Ъ

Глухой, таёмнай съцежкай  
Падкралася за летам,  
Уселася на ўзымяжку  
І занудзіла съветам.

Няўпынна, безнадзейна,  
Сълязьмі, як мак, драбнютка  
Заплакала нявейна,  
Маркотна і няхутка.

І з ёю разам ҳмары  
Заплакалі дажджамі,  
Навісьлі шопай ҳмарай  
Над вёскамі, палямі.

І то-ж бо:—неласкава,  
Пустэльна поле, гола,  
Ў стагох стаіць атава,  
І пушча жоўта-квола.

Ў паветры мятульжыща  
Убор вясны раскошні,  
Кружляючы, лажыща  
Бяшумны ліст апошні.

Рабіна ўжо чырвона,  
Ня чуць птушых съпяваньняў,—  
І ў мяккіх шэрых тонах  
Настрой ціхі кананьня.

І на кустох, на руні,  
На йржоньні павуценьні;  
І за гумном, за пуняй  
Дрыжаць даўжэй суцені.

І сонца слаба ўсьмешка,—  
Як мара, небарача,  
Бо восень, вось, на ўзьмежку,  
Бо восень плача, плача...

1924 г.

\* \* \*

Чырванее заход ад марозу,  
Пад нагамі парыпвае сънег;  
Быщам чорная думка, з пагрозай  
Змрок паўзе, выглядае з-пад стрэх.  
К ночы вечер падняўся у боры  
І бушуе з канца у канец,  
А на вокнах зъявіліся ўзоры...  
Гэй, пара запаліць каганец!  
Доўгі вечар зімовы, бяз меры,  
Песьням ветру ўважаць немага...  
Сълізкай гадзінай, вузкай і шэрай,  
Аблягае ля сэрца туга...

1922 г.

У північній магічності  
Убор' ясна роскоші.  
Крупакам, лягушкам  
Башкуриків зісні лісінки.

Робітка єніх чистоти,

## ВОСЕНЬ

О, харство асеньніх дзён празрыстых,  
Бязгутарнасьць прыроды і спакой.  
Үрачыста - польмі з пушчаў залацістых  
Прайшла туга і пала над вадой.

А там застыгла яснасьць даляй чистых  
Над цёмнай руныю й чорнай цаліной,  
І холад лёгкі ў косах прамяністых  
Разъліла сонца хвалій няжывой.

Наўкол съяды павольнага кананьня  
І веліч нятуэтэйшага маўчаньня.  
Прымяю корна сон зямлі азурны,

І лятуціца съцішанай души  
Такі-ж спакой халодны і бязбурны  
І адцвітанье яснае ў цішы.

1925 г.

## ЗІМОВАЕ

Сънег, завея; вецер вее,  
Круціць, дъзме.  
Віхар, гонкі, гучны, звонкі  
У белай цьме.

Комам ліпка, сънегам сыпка  
Сее сеў.  
Носіць тайны, съпей адчайны,  
Съмерці съпей.

Я трывожны... У бездарожжы,  
У бяспуцьці  
Воля—вехаць. Як даехаць?  
Як дайсьці?

Сівер злосны, вее млосна,  
Міма ймкне.  
Дзе прыпынак, дзе спачынак?—  
Блукаць мне.

Холад, съцюжа... Съцежка вужай  
І размах.  
Стыне сэрца ў паняверцы  
Множыць жах...

Гнешча ніжай, к долу бліжай  
Галава...  
Лёс нямілы:—крыж пахілы  
І жарства!

1923 г.

А тад у нас з'яўляецца  
Наша місія — спасеніе  
І заслужоўшы на сінім  
Прынцю корона ўнічнага  
Сацэвід — кір  
І анатурніца ўнічнага — кір  
Ган-гансія ўнічнага — кір  
І адночленам — кір  
Сінім дымам  
Місія  
Наша місія — спасеніе  
І заслужоўшы на сінім  
Сацэвід — кір

## МАЖАНОК

Заносил, і чуло юта химія  
 І думка винесла місце—  
 То батько буде, як ліхтарівський сокол  
 І сарди левонічне місце.

Як-ж ковади парохи, астручини:  
 Як гідні, вісунні ходи в посту же,  
 А зорів-подівів—єще хмар парохи.  
 Тишиниць складки поганіїв же.

Астручин хігатиє складки вісунні  
 Ніж-такі чайки! Іду більш дум, постепенно  
 Вінди ухва, ай-кум Ладу.  
 А з висину штирих, рибаки фло, соколи  
 Гучно, щоби пісар-співачка, її були,  
 Голосом, біль улюблений інші.



## КАХАНЬНЕ ЧЭЗН

Зъявілася, і чую сіл крыніцу,  
І думы нязвычайныя мае—  
То боль жыцьця, то лёгкасьць съмерці  
  съніцца,  
І сэрца незнаёмае пяе.

Яна-ж красой варожыць, чаруніца:  
Як гады, віснуць косы з плеч яе,  
А вочы з-пад павек—з-за хмар зарніца,  
І тайнасьць складак вонраткі заве.

Атруchan хмельным соладам каханья  
На кліч таёмны йду бяз дум, пытаньняў  
Вітаці съветлавокую Лауру.  
А з вуснаў шчырых рвецца ўжо сонэт  
Гучны, нібы віхор свавольны ў буру,  
І радасны, бы ўлюблены поэт.

1921 г.

## НЕЗРАЗУМЕЛАЕ

О, как убийственно мы любим...

Ф. Тютчев.

Як малой ты хапала агонь,  
І казала з трывогаю маци:  
„Гэта жыжа, дзіцятка маё!“  
Ты съпяшалася ручкі прыняці.

А цяпер, вось, каханьня агню.  
Аддаеш пачуцьцё ты і сілы,  
А заўважыць хто гэта табе,—  
У адказ ты съмляешься так міла...

1921 г.

1921

(звяданы Гом) вадыл аюХ  
идань венкн броўтоў  
узвядань хаммінтан мадцік ні  
мідзіт ажноўтвялені.

шнеллют хаммінкі якои энталі  
— сініх кінгіндаев відпіл  
нішоў й \*\*. Тада вадыл  
вадыл коткі мідзіт адноў.

Твае блакітнасыці нязъменны,  
Нязъменна хараство тваё.  
А я атруты келіх пенны  
Разъліў якраз ў жыцьцё маё.

Душа, адданая прынадзе,  
Цяжкой і горкай, як палын,  
Забыўшыся ў карчомным чадзе,  
Ўбірае пах густы нізін.

Мяцеліцы ў жмут паспляталі  
Без падзялення ночы й дні;  
І брудна-жоўтай плямай сталі  
Святло й электрыкі агні.

І нецъвярозы і распусны  
Запамятаў тваё імя,  
І не адны галубіў вусны,  
І не з аднэй схадзіўся я.

Затурбованую сказку

Хоць праўда (моі выпадкова),  
Устаюць няясна інады,  
Як скарбы патаемных сховаў,  
Запамятаныя гады.

Мільгне праз хмельныя туманы  
Жыцьця разбаенага сказ,—  
І моладасьць, і сны, і раны,  
І любы, любы твой абрэз.

І нагадаю маліцьвенна,  
Ў збавеньне ўверыўшы сваё:  
Твае блакітнасці нязъменны,  
Нязъменна хараство тваё.

1924 г.

шчам'як як да іах дат  
ноце. Ноце чымнто цырм'як ан  
жакнве як Чак чало-шт  
збору-штада ііхнца тавадын

Вялікая сінгіба дат жт  
жакнце ўважнайшыне ўвяды

## МАРТА

Апратка проста і будзённа,  
Сабраны ў косу валасы,  
Снue задума звольна, сонна  
Узор звычайнае красы,

Нібы ў гадзіньніку пясковым,  
Плыве цурок драбніц-клапот,  
Жаданьні цюцькаю вартовым  
Не адбягуцца ад варот.

Бяздум'е броваў ня прывабна  
І на твары спакой цяжкі,  
Пастава пруткая нязграбна,  
Нязграбны рух яе рукі.

Імя, як нач, глухое — Марта  
Не зачаруе чулы слух,  
Пагляд прыцішаны, упарты  
Лятункамі ня ўскрыліць дух.

Вось гэткую, Хрысьце, ў Бэтане  
Ты знаў, як я, ў сваю пару  
Марыі ўзвышшанай кахраньнем  
Затурбованую сястру.

І ты, калі ад воч Марыі  
На Марце супыняў свой зрок,  
Ты сілы знаў яе зямныя,  
Няўдалы, цяжкі бачыў крок.

І ты пад лёгкаю тканінай  
Грудзей зауважваючы съпель,  
Ты чуў, як кроў стае няўпыннай,  
Як захмляле цела бель.

І дума зрадная самоты  
Ўзынікала іскрай між другіх:  
Ці гэткім аддаюць пяшчоты?  
Ці льга кахаць такіх брыдкіх?..

Прайшлі вякі... Яна-ж адвечна  
Ўсё тою-ж буднасьцю цвіце,  
І я на думцы недарэчнай  
Лаўлю сябе, як ты, Хрысьце.

1923 г.

Беларускі літаратурны архів  
Міністэрства культуры РБ  
Інстытут беларускай літаратуры  
Бібліотека Нацыянальнага музея  
Беларусі  
Імя Янкі Купалы

Жывимоцца і міндохт іД  
Жыло хміноваты чужак эН  
Мінамут зям ұ ұшадА  
Чон жылед аръзаннелен У  
Кудавод яко же дастка |  
Воды АдрияныЧ  
Адзялапеңінінінкі арчА  
ЛістіннанапаД

Нашы  
Мак  
Іх б  
Із ж  
Ты  
Хара  
Нас  
Лес  
І в  
Ты  
Гал  
Лес  
Ан  
Ром  
ік  
Ан  
Ром  
ік  
Толькі мовіць мне нясьмелада  
Усё пабожна, што таю,  
Толькі ўзяць рукой зънямелай  
Руку дробную тваю...

Крыху ўзрушаны і рады,  
Спатахаюся з табой,  
І цвітуць твае пагляды  
І ўва мне і нада мной...  
Ты варожыш, ты чаруеш,  
О, чароўная, бы съвіт,  
Абяцала—падаруеш  
Губ вясёлых аксаміт.  
І вясною веюць пасмы  
Хмелю съветлага валос;  
Уступаем ў съветлы пас мы,—  
З намі, з намі съветлы лёс.  
З намі кволасьць, з намі казкі,  
Лятуценъняў лёгкі лёт.  
Пацалункаў плюскат, ласкі,—  
Усё ў адзіны карагод.  
Толькі мовіць мне нясьмелада  
Усё пабожна, што таю,  
Толькі ўзяць рукой зънямелай  
Руку дробную тваю...

Ды халодны і стрыманы,  
Не скажу патрэбных слоў,  
Адыду ў мае туманы,  
Ў неазначнасьць белых сноў.

І адтуль, як сказ баляды,  
Сутуняючай парой  
Будуць згадвацца пагляды,  
Дараваныя табой.

1923 г.

Нашы тайны і жаданьні, як рэчы, як кветы,  
Маюць водар і якасць хварб.  
Іх багацьці і тонкасцьць—цудоўныя съветы,  
Іх калёраў нязылічаны скарб...

І калі ты прыціхнеш, дзяяўчынка, няждана  
І замысьліцца воч ясната:  
Хараство лятуценъняў тваіх незраўнана,  
Незраўнаная іх любата.

І здающца мне раніцай сънежныя горы,  
Там нічый непракладзены шлях,  
І альпійскай фіялкі ў празрыстым прасторы  
Ледзьве чутны чаруючы пах.

Але ўсенька, сяброўка, усенька гавора:  
І румянец, і грудзі, і стан—  
Ап'яніць і ўзбунтуе галованьку скора  
Рожаў вакхавых млявы туман.

1924 г.

Для халодыні і спримані,  
Коі скажу паскільных слабу,  
І зміду є мно гумані,  
У квітівничості боянт супер.

І вітуль, як сюді баланди,

Супрунічай пісній

## ЗЬЯРКАНЬНЕ

А пошнія косы,

Халодны — „бывай!“

Пасеялі росы

І зъніклі за гай.

Як сум бяз імені,

Па твары зямлі

Пабеглі паўцені

І смугай ляглі.

А ноч чарапіца,

За днём па съяду,

Далёкай зарніцай

Мільгнула — „іду“.

Ад сонца цалункаў

Зямелька п'яна,

І змрок падарункам

Прыняла яна.

І радая ночы,

Што паліць агні,

Ледзь чутна шапоча:

„Вазьмі, палані!“

І тайнасьць прасторы  
Завесіць імглой,  
І дальня зоры  
Засьвецяць над ёй...

Ў прыродзе так съветлы  
Зъмярканыне й расьсвіт,  
Так просты, так ветлы  
Спатканыне й разьвіт.

А нам з табой смутна  
Ў каханыні сваім,  
І радасьць магутна  
Ня ўзылеціць над ім.

Палючы і хмуры  
Агонь нас апёк,  
І палкасьць пануры  
Хавае наш зрок.

„Умерці,“ — мы тоім  
Ў глыбі наших воч:  
„Умерці абоім  
У гэтую ноч“.

І моцы жаданьня  
Асіліць ня нам;  
Ахвяру зъмярканью  
Людзкую аддам.

Хоць спуджаным будзе  
Крык з вуснаў тваіх,  
Як любае грудзі  
Прытуліць жаніх.

Зашәпча прастача  
Шаўкоў тваіх бель,  
І будзе гарачай  
І душнай пасьцель.

А белая рожа  
У пасмах валос  
Самоты ня зможа  
І звянне бяз сълёз.

захоў падле жалко мадніць майті  
Марыянаў відміненне. Я  
жадаюш, шырат сі аудачнікам  
— жаднікі к іхнім кі юніліям.

Чыму кай зімене чынніцін зі  
Дзволів Падзея иншакільд,  
Чырот \* \* \* чырот А

Зацьвілі твае вочы між тлуму,  
І, здаецца, твой стан мільгануў.  
Перарваліся ніткаю думы,  
Даўны смутак ціхутка крануў,

Быццам ветрык, збудзіліся згадкі,  
У жыце ветрык драмаўшы між хвалі;  
Закружыліся лёгка, бяз звадкі,  
І памкнулі ў блакітную даль.

Стала дзіўна, што годы так шпарка  
Прашумелі, бы ўвосень лісты,  
Жоўтым лісьцем, алеямі парку  
І ляглі, як смуга, на кусты.

Нагадалася даўная казка...  
Эбаіў нехта да рэшты яе.  
Але з попелу дзён кволай ласкай  
Памяць даўнага міла ўстае.

Нібы сонцам зямля пасъля буры,  
Я асьвечан майм пачуцьцём.  
Нікне хмарнасьць на твары панурым,  
І вяслакай я звязан з жыцьцём.

Як вясенъяне раныне бяз суму,  
Далікатны настрой агарнуў...  
А ўсяго:— твае вочы між тлуму  
І твой стан, мне здалося, мільгнуў.

1923 р.

\* \* \*

Хто там паклікаў? Съпяшаю за кім?  
Хто так ўладарна й нячутна?  
Ты, незнаёмая, правам якім,  
Сілай якою магутна?

Доўгі з пытаньнем супынен пагляд,  
Чорныя вочы—вугольлі.

Кроўю і крозай закляты—ўжо фат,  
Съледам імкну мімаволі.

Ўсё заўважаеца—шэрасьць, туман,  
Рух людзі вуліцай хуткі.

Гнуткі, паветравы ўсьлізывае стан,  
Крок яе лёгкі і пруткі.

Вось азірнулася—полымя з воч,  
Профіль спакойны-ж і тонкі.

Профіль... і бегчы?.. як съмешна!.. А, проч!  
Боль, як і радасьці,—звонкі!

Сэрца, замоўкні, ўзрушэнъне, адрынь!  
Дзіўнай мне мерай ты мерыш.

Біщца, маё неразумнае, кінь!  
Як немагчымаму верыш?

На вісткінне сінкінне бада  
Далікатныя паводківі звони  
\* \* \*

Ня трывож мае самоты,  
Ня збуджай пазбытых мук:  
Не адкрыю я вароты  
На твой позыні, слабы стук.

Не скажу: „Ўвайдэй!“—як раней,  
Як даўней, калісь даўней.  
Сэрца голас твой ня кране,  
Не абудзіць больш надзей.

Я забыўся слоў любошчаў,  
Далікатных, кволых слоў;  
Там, дзе вецер съвішча, хвошча,  
Я аселішча знайшоў.

Там, дзе ў горах сънежных, стромых  
Толькі песні завірух,  
Дзе шляхі адно съядомых,  
Там мацнее мужны дух.

І даведайся:—салодка  
Закаханасьці палон  
Замяніць на бур паводку,  
На віхур свавольны звон.

1923 г.

Боіт залатано ачважаю  
Боне можуд шанован лад  
Бокі тупі о драх ханот. О  
Ізда зменшае ханоты стыш  
Земляне пабудлык архітэктур  
Змінлеско манзары ріпіблік ной  
Даг іншада чважаю ханот

## „ВЕРШЫ СПАДЗЯВАНЬНЯ“

### I

Ля ног тваіх маўчаць трывогі  
І думкі маліцьвенна строгі,  
Як мнішкі белыя гурбай  
У цішы пуціны лесавой.  
О, соладка ля ног тваіх,  
У плашч чароўнасці адзеты,  
Схіляюцца красою кветы.  
І вецер сіверны заціх.

Бязбурны дзень—вачэй затокі,  
Яны празрысты і глыбокі,  
І ясны, як вясны палон,  
Іх лёгкі ціхамірны сон.  
Мне люба съніць (бязбурны дні!)  
Аб шчасльці гэткім квола-крохкім  
І веславаць лятункам лёгкім  
Па крышталёвой глыбіні.

О, мarmур съветлага чала  
Пад пасмамі глухой завеі!  
О, тонкіх рук, о, рук лілеі,  
Што ня чынілі справы зла!  
О, хараство зялёнай пальмы!  
Ты ўся зьвініш напевам псальмы,  
І росных траваў родны пах  
Кадзіць на твой азурны шлях!

Якая слабасьць і спакой,  
Якая дзіўная суточнасьць  
У съвет нясьці адну пяшчотнасьць  
І ўсё змагаць аднэю ёй.  
А мне маліць—мая Марыя,  
Прымі малітвы маладыя  
І яснасьцю души тваёй  
Маю пахмурую напой.

## II

## Яна пяе

Ах, што ведаю я, што змагу,—  
 Чую ў сэрцы вясёлку-дугу;  
 А дзявоцтва гады, як прадвеснья,—  
 Як крыніца, зывіняць па лугу,  
 Развілаюць вясёлыя песні.

Ах, што ведаю я, што пачну;  
 Мляўкі пах ап'яніяе вясну,—  
 А ў садку маладых лятуценняў  
 Усё кветы, куды ні зірну,  
 Усё кветы ў абоймах праменьняў.

Ах, што ведаю я, што ільга—  
 Гэта сэрца стрымаць не мага  
 Ў ім і кадзіва сноў, і ўздыханьні;  
 А ружовая хмарка-туга  
 Росіць любыя рожы каханья.

Ах, што ведаю я, што зраблю.  
 Не скаваць мне таго, што люблю,  
 Не ўтаіць сарамязыліва-квола,  
 І хацела-б згубіць, ня згублю...  
 Сэрца, сэрца, ня біся вясёла!

### III

Жыцьцём, жыцьцём, як хісткай кладкай,  
Бурліцца, пеніцца вада...  
Ты нада мною вееш згадкай,  
Мая-ж няроўная хада.

Як месяц воблік гэны бледы,  
І жах базълітасна жане.  
Куды? Навошта?— скуль мне ведаць!  
Мой лёс злажылі без мяне.

Пусьцілі—йдзі (жыцьцём, бы кладкай!)  
Пакутуй гэтта хоч ня хоч.  
І вось, нядужы над загадкай,  
Я паклякаю ў цемру, ў ноч.

І каб ня сны ў душы прапаснай,  
Які-б ён сэнс таго быцьця,  
І каб ня ты з усьмешкай яснай,  
Усьмешна-ясная мая!

## IV

Ты спыніла мяне каля дэвераў,  
Ўзьнікшы ў памяці зоркаю вернай.  
Я ў збавеньне маё не паверыў  
І спусьціўся па сходах таверны.

На абрусах тут брудныя плямы  
І сумота ў піяцкім ablіччы:—  
Мне ня выпаўзыці з гэтае ямы,  
Не паслухаць далёкага клічу.

Ты жыцьцём, нібы жытнай мяжою,  
Паступаеш свабодна і пэўна,  
Я, агорнуты сънежнай імглою,—  
На шляху май вее завеўна.

Над табою блакітнасьці келіх  
І ў вачох тваіх ціхая яснасьць,  
Я прыношу апошні мой шэлег,  
Каб заліць гэту злую напаснасьць.

Не схаваю съядомасьці млоснай  
Ад цябе незраўнанага баю:  
Раскрыжованы доляю злоснай,  
Як-жа душу маю захаваю?

## V

Памятаеш ты помны той вечар?

(Я яго захаваў назаўсёды).

На трывогу зьдзічэла дэймуў вецер,  
І крывавілі хмары заходу,

Нібы волата сэрца прабіта  
І крывёй яго неба заліта.

Я казаў аб зямным бытаваньні...

О, так горкай съядомасці мова!

О, духота, глухія ўспрыманьні!

Яно грукае, цяжкае слова,

Як віхура аб шыбы, завейна,

Як цвікі да труны, безнадзейна.

Вечар доўгі эгараў хварабліва.

Доўга падалі словы каменъні,

Ты ўважала спакойна й маўкліва

І няўзрушна была у цярпеньні.

І як съціх я, была бястрывожна,

Як шляху свайго пэўны дарожны.

Падышла і схілілася: „Годзе!  
Супакойся, маё небарача,  
Гэта толькі тваё ліхагодзьдзе  
Усьміхнулася дзіка й лядача.

Ціхамірнага часу над намі  
Съпеюць радасьці съветлымі днямі“.

Ледзь, зважаючы на шыркі  
апошнім зам язбонешу  
задзялдотакі, бант інвалют або  
жадка. І мене пакінгімат  
імов зен усю вінцівакі!  
Інныя іншактэрада шыркілесе місце

## VI

Ледзь знаёмы пачуецца гук,  
І туга, і хаўтурнае змоўкне галошанье.  
О, лілеі пяшчотныя рук,  
Мая радасьць і дзень уваскрошанья!

Спадзяваньнем апошнім ты так неспадзевана  
Зазіяла ў маёй цішыні,  
А я думаў, што ўсё перасьпевана  
І дасьпеваны гэнныя дні.

Варажы-ж, варажы нявымоўнае бачанье!  
Мне зывінець і зывінеці мацней.  
Будзе noch нямінучая—страчанье  
Тваіх рук незраўнаных лілей!

1925 г.

Дороги приводят к различным  
Мыслям и идее, а также  
Дела и делают нас более  
Широкими в своих действиях.

Следует же не забывать, что  
В обществе - это то же самое  
Человек Родит не только детей,  
Но и новые идеи, новые мысли.

Следует также признавать  
Различные стороны в их жизни.  
Следует также признавать  
Задачи которых различные.

Все люди имеют различные виды,  
Следует уважать каждого из них  
Для этого есть различные виды  
Деловых отношений между людьми.

Ледівські місця відіграють  
І тут, в північній країні засновано  
О, чекає північного року.  
Мед'ярівські місця, уживаючи

Співакомарії відомі так, що вони  
Хочуть і сади відомі,  
А я, думай, первілкої співакомарії  
Хочеться відомі.

Багато ж місця відіграють багато  
Місця відіграють і заліті відіграють  
Сади, які відіграють — багато  
Гори, гори відіграють багато.

Лятунковасьць, нерашучасьць,  
Мая вясна, твае удаласьці  
Дзён плывучых нямінучасьць  
Зъмянае ў лета пэўнай сталасьці.

Сёньня я ня той, калішні  
З вачыма—ціхімі заранкамі;  
Вусны ўжо ня тыя вішні,  
Як некалі вясны сьвітанкамі.

Юнаку было прынадна  
Раскідваць звонка і ня лічачы.  
Сэрца мудрае ашчадна  
Зъбірае дробкамі вялічачы.

Дзе кахаў нацяк, павеўнасьць,  
Сугучнай зъбежнасьці магутнасьці,  
Дзе шукаў адно напеўнасьць,—  
Шукаю сёньня іншай сутнасьці.

І дзе біўся, плакаў, моўча,  
Дарма вымольваў з малітоўнікам,  
Там з мячом іду станоўча  
Я—пераможны—заваёўнікам.

Думны з натаўпам на пляцы,  
Мой пруткі крок на стромасьці.  
Час упартай, жніўнай працы,  
Вітаю час мае съядомасьці.

А калі пяшчот прынадзтва  
Мне бліснене ў будняў съцюжнасьці,—  
Гэта васілёк юнацтва  
На слуцкім пасе кутай мужнасьці.

1926 г.

## ГЭКЗАМЭТРЫ

\* \* \*

Смутак паҳмуры чала не замрочыць  
спакушаных мудрых,  
Цяжкі панурасьці грэх не зачэпіць ніколі  
разважных,  
І абурэнъне іх дух з раўнавагі ня выведзе  
раптам—  
Дзева Палада спакой іх і ціхую яснасьць  
вартуе.

Сябра, зірні—вось палёў харство праміне  
і загіне;  
Але вясёлай вясной красаванье іх поўна  
і съветла.  
Можа таму ты й жадаеш быць толькі  
малюсенькай кветкай,  
Польнай съцяблінка слабой, каб пражыць  
беспасрэдна і проста.

І дзе біус, палкай, моучай,  
Дарма зымольшай з малготнізай.  
Так з мором іду ставоуча  
Н-перамонай—зашайткам.

Луны з паснунам на пасынам,  
Мой друг... \* \* \*

Звоячы ўосень плады, што пасьпелі на  
дрэве і ў полі,  
У тайны прыроды ўнікаочы, я памятаю  
няўхільна—  
Яркіх маланак агні і грыматаў працяглых  
гукі,  
Рэху, ўздыханыні зямлі, ім адгучную  
гулка і згодна  
І дабрадзейных зямельцы дажджоў  
навальніцы і бачу  
Мудрасьць у гэтых праявах, у гэтым  
суладзьдзі адвечным.

1925 г.

Слова, якіе — яко даёш  
тэйків  
ли ўсіх іх знаніевада японскіх відбора за  
валові  
іх відбора відадаць як чистыя відомі  
відбора японскіх відбора  
відбора да японскіх відбора японскіх відбора  
відбора і відеоапара

## ПЭНТАМЭТРЫ

Келіхі, сябры, паўнай! Асыпающа яблы-  
няў кветы,  
Гіне вясны хараство—бела-ружовы убор.  
Дзеці ўздыхаюць па ім, але мудрага  
яснасьць няўзрушна;  
Там, дзе распукваўся квет, к восені  
высыпее плод.  
Келіхі, сябры, паўнай! Час прызначаны  
кожнай праяве:  
Моладасьць прочкі імкне. Сталасьці  
прыдае чарга!

1925 г.

Стою разом зі хлодам,  
Як сутулючая драль  
толькі сум сабору ходам,  
толькі жаль, радзімай жаль.  
Все крых і позывя бахчам,  
Грудон блаженны дэврішам.  
Башлагасцям точным чеснам  
Не я—там тым хобішам.

1925 г.

## VIRELAI

Я бачыў сум ваш і жалобу,  
Ды сэрцу шкода ня было.  
Вачэй былі магутней чары  
І хараство съятлей на твары.  
Тугу прымяю, як аздобу,  
Мадонны ўбраўшую чало.  
Я бачыў сум ваш і жалобу,  
Ды сэрцу шкода ня было.

1925 г.

Музей беларускай літаратуры  
Беларускі драматычны тэатр  
Савецкая Беларусь

1925

2001

\* \* \*

Бяспынна, глуха процьма часу  
Глытае харство і моц.  
Заход бяздушным, съветлым пасам  
Адзначыў съвежае дзярмо.

На могілках ўдыхаю цішу,  
Адаін жывы паміж крыжоў,  
А смутак дзіўны сэрца крышыць,  
Бяз назвы смутак і бяз слоў...

І раптам стала зразумелым,  
Што моладасьць прайшла мая,  
Што я астыў, калісъці смелы,  
Калісь гарачы, яркі я.

Стаю разважны і халодны,  
Як сутуняючая даль.  
І толькі сум сябруе згодна,  
І толькі жаль, радзімей жаль.

Вось крыж і новыя балясы,  
Грудок абложаны дзярмом...  
Бязылітасная процьма часу,  
Ня я—пад тым крыжом!

\* \* \*

Душа мая тужлівая—  
Лілея між балот.  
Яна ўзрасла, маўклівая,  
Між багны сонных вод.  
Ёй сыніца неба сіняе,  
Дзе сонечна вясна,  
І песніяй салаўіаю  
Атручана яна.  
І нешта патаёмнае  
Шапоча родна ціш,  
І ў ночы цёмна-цёмныя  
Чаруе зорна выш.  
Наўкола-ж ціна брудная  
І плесьня й гідкі пах,  
Чыесь ўздыханьні трудныя,  
Нуда і нейкі жах.  
І штось незразумелае  
Шуміць-пяе чарот,  
Чаго на пойме белая  
Лілея між балот.

1921 г.

\* \* \*

Як ўсё ў жыцьці, яшчэ вясна  
Мінула ў вечнасьць назаўсёды.  
Памножыла тугу й нягоды,  
Як ўсё ў жыцьці, яшчэ вясна.  
Душы-ж нібы чагосьці шкода,  
А думка за аднэй адна:  
Ў тваім жыцьці яшчэ вясна  
Мінула ў вечнасьць назаўсёды.

1921

\* \* \*

Так, ня шмат засталося  
Піць мне з келіху дзён.  
Восень, як жменю калосься,  
Скосіць жыцьця майго сон.

Скосіць халодна, дазваньня,  
У сэрцы насымешлівы зъдзек:  
Сумна тваё адцьвітаньне,  
Квеце зямлі, чалавек!

Вось згарэў да астатку  
У вогнішчы горкім жыцьця,—  
Усё-ж навакола—загадка,  
Чым пацешуся я?

Цёмна съветабудова,  
Мгліста глуха са мной.  
Ня чуўши сапраўднага слова,  
Польнай хілюся травой.

Ты ўжо не смеш, ведаю,  
І гора, ведаю, і туць  
Узла, котра, губи, ведаю.  
Старечка, саводу, яко бытъ.

## ІШАМ ІШАМ НА РОСТАНІ

На ростані дарогаў многа,  
А лучнасьць іх— пахілы крыж.  
І веџер лёгкі на разлогах,  
І неба яснасьць, шыр і выш.

Ранейшай працы дасяганьні,  
Наўкол— зялёныя жыта;  
І съвежасть росаў съветлых рання,  
І траў высокіх любата.

І так прывабны далі, далі  
Ў задуме вечнай і смузе.  
За тэй смugoю думкі ў жалі,  
Няздрадна, вечна у тузе.

І торба вось, і кій дарожны:  
Пара ў пуціну мне даўно...  
А я— нясьмелы і трывожны,  
А я— на ростані адно.

1923 г.

## МАЁЙ МАЦІ

ІНАТОРЯН

### I

Выпраўляла маці сына  
На чужую старану,  
Бласлаўляла ладам-чынам,  
Каб шчасльіва павярнуў.

Ды наказвала хлапчыне:  
„Доля прыдзе ці міне—  
Помні, сыне, на чужыне  
Аб краіне, аба мне!

„Не запамятай ніколі,  
Будзеш бедны ці багат,  
Нашай долі і нядолі,  
Нашых пожняў, нашых хат“.

„Ой, матуля, ой, кахана,  
Не забыцца думкам, не!  
Ці то позна, ці то рана  
Люты смутак душу тне.

„А ўспамянеш, бы ў тумане,  
Бацькаўшчыну і цябе,  
Сэрца зъвяне, сіл ня стане  
Біцца ў смутку і жальбе“.

Ішоў вдова зам  
Зем земідецъ зъ  
Ты чакаеш сына, ведаю,  
З гора, ведаю, з тугі  
Үпалі вочы, губы бледыя,  
Старыць, сівіць лёс благі.

І нястрымнае і лютае  
Не пазбудзешся нуды;  
І клапотамі, пакутаю  
Гнучь суроўыя гады.

Як бярозка тонкім вецейкам,  
У сум прыбралася сама,  
Бачыць сонца ясным лецейкам,  
Што табе пацех няма.

І падслушвае пшанічанька,  
Як на постаці адна  
Ты ўздыхаеш і крынічанька  
Жалю ўскіпвае да дна.

А зімоюnoch падглядадае  
Доўга, съціна пад вакном,  
Як прадзеш, прадзеш нярадая,  
Не пазбудзеш думак сном.

Як праз ветра съпей з трывогаю  
Ловіш з сънегавых далін,  
Ці ня едзе хто дарогаю,  
Ці ня стукне ў дэзверы сын...

Маё сэрца поўна любасьці  
Да радзімае мае,  
Паміж тлумам у загубнасьці  
Песьні помніяцца твае.

І калі лучыць нягодная  
Доля згінуць ў чужыне,  
Ня ўздыхне душа ніводная,  
Не ўспамяне пра мяне.

Толькі ты згаворыш пацеры  
Над нядоляю маёй,  
Толькі вочы мае мацеры  
Затуманяцца съязой.

онточнот к чисту ветве яблук  
шлях з падгора ё падсас  
постоюці отк беда да ві  
жыць зорака фундыменції  
Серд зваже, скажи гуаш  
бішы ў смутку і шальбо

І амуд зам ծ-юд  
Смінк асіндең көштәр да  
Смінк мінездик ұш-ғанжан ғалы  
Смінк мінездик көштәр да ғалы  
Імін ә ін дамандағын мін к ін О

## ДА ПЭРСІ ШЭЛІ

І нарцыз ганарыўся-б з уроды  
Ці дазнаўся-б ўладарства свайго,  
Каб ня съветлыя ціхія воды,  
Што адбілі ў глыбінях яго?

І струна, каб ня роднае рэха,  
Каб ня гэты ўзрушаючы гук,  
Ці дрыжала-б салодкай уzechай,  
Ці гайл-б нястрыманасьць мук?

І ад багны, ад рудага зрэб'я,  
Ці лілея-б цягнулася ўвыш,  
Каб ня сонца прыветнае ў небе,  
Каб ня съвет яго ў зяблую ціш?

І куды-б мае думкі ляцелі,  
І над ставам схілялісь якім?  
Што пазнаў-бы ў нябескім касьцеле,  
Каб ня ўверыўся песням тваім?  
О, чароўнасць! О, сонца! О, Шэлі!  
О, ні з кім незраўнаны, ні з кім!

1925 г.

УЛІЧНАЯ ПІСНЯ  
Не устанавле пра жыць

Толькі та землярыш инверс  
Ляцітональны шумед ы-олітам ы-  
Соўтэарск здайснілі ы-юбі ы-лоўж  
Ляцім ы-зіннінгіцій ы-о-лінд от-  
Соўскія ы-лінд вицвядыці ы-

ядоўш ы-д-кэўкыцівіт вицваді ы-  
ст-от-тэцівіт вицваді ы-д-кэўкыцівіт  
ы-мод ы-хіц ы-латэвіт ы-д-к-  
бота ы-хнінілі ы-д-к-і-ліділі от-

важе ы-эндоў ы-д-к-вні-т-о-т-о-  
ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-  
ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-  
ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-

ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-  
ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-  
ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-

ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-  
ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-

## II

Сваё жыцьцё паклаў на шалі,  
А будучына — цёмны лес.  
Згадаўся думцы кволы Шэлі.  
Ягоны съветласьпейны лёс...  
Іду няроўным, хібкім крокам,  
За мной пануры іншых рад,  
І боль на сэрцы крука крыкам,  
І хварбіць горкім съмехам рот.  
Пажарам спаленыйя далі,  
І над мінулым чадны дым...  
Хто-ж верыць 'щэ каканьня долі?  
Хто-ж захаваў з нас яснасьць дум?  
Яго-ж праз век нязьменны белі,  
Ён для народаў ясны сон.  
І я ім палаходжваў болі,  
Я — год жахліва-шалых сын...  
Дзіцяча-мудры, кволы Шэлі,  
Дажджом блакіту сэрца зълі:  
Майго жыцьця гайдае шалі,  
Рагочучы і мсьціва злы.

1923 г.

Кудыкінікіе думы, якіе  
Людзі чачынскія жадаюць атакі?  
Что замануло бы Ульяновскія калекі,  
Каб на землю усіх месянікі трапілі?  
О чарбонасыр! О, сонда! О, Ніжы!  
О, кі з тім міністэрствам, як з ней!

## ХАРАСТВО

Няясны і трывожны сны людзтва  
І блудны цёмныя яго дарогі,  
Але па-над будзённыя трывогі  
Узносіць нас туга да хараства.

Так дробная, вясковая дзяцтва  
З-пад курных стрэх (прытулак іх  
убогі!)  
Да рэчкі бег кіруе на разлогі,  
Дзе яснасьць вод і золата жарства.

І верым мы, што злучны дух і маса;  
Гармонія ў жыцьці і сэнс—акраса;  
Прытулак ёсьць, дзе адпачыць ільга.  
Дзе дасканальнасьці чаруе ўсьмешка.  
Ды дзіўна неяк:—хістка съцежка  
І да яго вядзе людзтво туга.

1923 г.

## ДЗІЦЯ

Са съмехам па пожні так жава  
Бяжыць, матылька даганяе  
І топча і цветкі, і травы  
Дзяўчынка, нябога малая.

Дзіця, супыніся часіну!  
У жыцьці без патолі і ласкі,  
Як злыхні й нягоды ахінуць,  
Ці ўспомніш стаптаныя краскі?

Пад сонцам вясняным і щасным,  
У вясеннюю, съветлую пору,  
Стаптаныя, ссохнуць бячасна  
Яны бяз тугі і дакору...

Дзіця, супыніся і далей  
Бяжы па зялёнаму долу...  
Такія блакітныя далі,  
Так праста і ясна наўкола!

1922 г.

## ХЛОПЧЫК

На дубец ускочыў конна:  
— „Косю, косю, стой-жа, стой.  
Вось удаўся конь ня сонны —  
Не пастоіць пада мной“.

Хлопчык ладзіцца ў дарогу.  
— „Ты-ж куды?“ — „Далёка проч!“  
І махнуўши пугай строга,  
Шпарка ён імчицца ўскоч.

Ах, свавольнік мой, патвора,  
Бегай, съмейся і гуляй.  
Не дакучаю дакорам—  
З год дзіцячых карыстай.

Што-ж, жывучы потым ў съвеце,  
Нагадаецца якраз,  
Як скакаў к далёкай мэце  
На дубцы вярхом падчас...

## МАТЫЛІ

Помню—хлопчыкам маленькім  
Падабаў я зеленъ ніў  
І на пожні, калі рэчкі,  
Матылёў лавіць любіў.

Так у гульнях і забавах  
Дзень за дзень міналі ўсьлед,  
А у ночку на купальле  
Ў лес шукаць бег агняквет.

А цяпер, калі шукаю  
Прауды, шчасція для людзоў,  
Ці ня тое-ж дзіцянё я,  
Што лавіла матылёў?

1920 г.

\* \* \*

Да Пятра зязюленька  
У лесе кукавала;  
Да шлюбу Гануленька  
Весела съпявала.

Ды гуляла, цешыласъ,  
Не хапала ночы.  
Ой, вячоркі-веселасъць.  
Ой, гады дзявочы!

Мінула зязюленькі  
У лузе жыраваньне,  
Сыцішала Гануленькі  
Пры бацькох съпяваньне;

Ня цвіці ты, зелейка—  
Рута-мята ў садзе;  
Убрали Ганну ў белейка,  
Садзяць на пасадзе.

— Ой, каханы татачка,  
На што-ж рыеш яму—  
Выдаеш дзіцятачка  
За нялюба замуж?

— Ой, матуля родная,  
Чым табе ня міла,  
Ці была нягодная,  
Ці не дагадзіла?

Чула сэрца чулае,  
Не паможаш просьбай...  
Выдаюць патулае  
Татка з маткай грозьбай.

Пойдзе кветка польная  
У съвет чужы за съветы  
Праклінаць бяздолъныя  
Маладыя леты.

1923 г.

## НА ПОСТАЦІ

Сумнай песыні голас,  
Бы ў цудовым съне...  
Жыта съпелы колас  
Жнея хутка жне.

Сонца жар. Зънямога.  
Съпёка, гарачынь...  
Пачакай, нябога,  
Крыху адпачынь!

Выпрастала съпіну—  
Шчок палае мак,  
Стала на часіну  
І самлела так.

Задуменьне пала  
Пазірае ў даль.  
Мо' аб чым згадала?  
Мо' кагосьці жаль?

1924 г.

\* \* \*

Месячыку-месяц,  
Срэбненъкія рожкі!  
З-за хмарынкі, месяц,  
Выгляні хоць трошкі.

Бедная галоўка,  
Што ня мае долі:  
Дажынаць съвякроўка  
Кінула на полі.

Супраць ночы цёмнай  
Ледзь дамоў вяртаю,  
Цішынёй таённай  
Цемната пужае.

Мгліца ў вочы лезець,  
Ня відаць дарожкі,  
Месячыку-месяц,  
Срэбненъкія рожкі.

1924 г.

\* \* \*

О, гэта аповесьць звычайна й каротка.  
Аб долі жахлівага зъместу.  
Спавіла, залюляла салодка  
І вышла на места.

Дзіцятка? хто вінны?—Ды згадваць дарэмна.  
Клясьці—яшчэ марней.

На вуліцы ночнай і дрэмнай  
Спынілася, жджэ пад ліхтарнай.

Ў съядомасьці горкай—гарчэйшая згадка.  
І вочы блішчаць нехароша:  
Выгналі з фабрыкі матку—  
Ўбогім кахацца раскоша.

Бяздушны муры і сірэнаў пагудка.  
Дражняць убранныні багатых.  
Навошта-ж спынілася тутка  
Ці ня крыўду сваю прынясла ты?

Съпяшаюцца людзі, у кожнага дзея,  
— Чаго-ж ты чакаеш, жанчына?  
— Зъмяняць сваё ~~цела~~  
На хлеб для сябе і для сына...

1925 г.

Ладаныцким атручама сук  
Слышно гравітваріто від отх  
Він вільником виставівши  
З жити іншім сакуніцама<sup>П</sup>  
Ди кропалі пасіка саків жів<sup>Р</sup>  
Справой не сяк, як із не біж  
\* \* \*

Каму жыцьцё атруты келіх,  
Хто спранявераны, як я,  
Хто ўжо ня сыніць аб далях, белях  
Пад ветру сьвіст і шум былья;

Каму спакой душы няшчаснай  
Нездавалення точыць крот;  
Каму дакучыў жонкі ўласнай  
На ўласным ложку пешчаў лёд;

Каму распачна нач пустую  
Спакусным съмехам цешыць сук;  
Каму ўсё роўна, 'бы якую  
Сыціскаць пярсыцёнкам млявых рук;

Хто сэрца—поўную амфору—  
Нясьці стараўся й не данёс;  
Хто патаемных мукаў хвору  
Гаіў расою начных сълёз;

Хто душу чорную, як вугаль,  
Злачынствам цешыў і крывёй;  
Хто п'яніца, разбой, зладзюга  
З мізэрнай, дробнаю душой;

Каму распусты жах прынадны,  
Хто гора топіць у віне;—  
Маім абоймам тыя жадны,  
Прыходзяць тыя да мяне.

Я ўсіх вітаю ветла, рада,—  
Хто-б ён ні быў, хто ён ні ёсьць,—  
Мае жаночыя прынады  
За плату мае ўсякі госьць.

Я імітую ім каханье,  
Ім ня суджонае праз лёс,  
Насьмелыя дзяцей спатканыні  
І палкасьці глухі наркоз.

Змушаю верыць мімаволі  
І жар збуджаю малады,  
Сама няўзрушная ніколі,  
Сама халодная заўжды.

У души адзін, адзін лятунак,  
Глыбока схованы на дне—  
Далёкі любы—мой пястунак—  
Той, хто кахаў калісь мяне.

Які ня съмеў, ня съмеў ні разу  
Свае мне пешчы дараваць,  
Якога мела за абразу  
У дзявочых думках цалаваць.

Цяпер і ён такі-ж прапашчы,  
Ланцуг жыцьця цягае ледзь;  
Ніхто, ніхто яго ня лашчыць,—  
Лёс прысудзіў яму гібець.

Цяпер, як кожны ён, як кожны—  
Будынак звышчаны, пусты;  
Час папаліў усё, што можна,  
З кута прыбраў абраз святы.

Ды сэрца съніць пад шум асеньні,  
І сну мне ня мінуць таго,  
У майм найбольшым паніжэнні  
Сустрэну незнарок яго.

У сэрцы будзе боль і горач  
І мы, два целы, дзъве труны,  
Мы рукі съдісьнем, ляжам поруч  
І аб мінулым будуць сны.

Як вербалозы нікнуць веъцем,  
Так нізка схіліцца ўспамін  
Над нашым страшным ліхалецьцем  
І над капцом далёкіх днін.

1926 г.

## АЛЬБІГОЕЦ

Прышоў ка мне той, раскрыжованы, здань,  
Што сном несьмяротнасьці мучыць стагодзьдзяі,  
Быў твар яго ясны, як летняя рань,  
Ійшоў ён, як дзень съветлакосы прыходзе.

Пастукаў: „Каханьнем сваім надары!“  
Ды толькі стрывожыў у сэрцы дакуку.  
Штурхнуў я праклёнам яго па твары  
І высыпаў лаянку ў руку.

„Ізноў ты гукаеш? Манюка, ізноў?!  
Ды маєм тваіх абяцанак даволі.  
Збавеніне суліў ты, збавеніне людзёў,  
А ў нас, як ад веку, пакута і болі.

Пакінь, не дратуй мяне! ў чорнай души  
Нянавісці келіх хвалюе няўпынны.  
Ты зло—дабрадзейнасьць маю ня глушки!  
Хвалюся—я дрэнны, я злосны, злачынны!

Высокое праўды й збавенія твайго  
Дарожай зямля мне з грахом і аблудай.  
І шчасльней ад раю і ўцехаў яго  
Мне ночы з апошнім паскудай.

Мой востры за працай ня хібіць штылет,  
І славай крывавай, разбойствам вядомы,  
Я ўсенькае нішчу, дзе толькі твой сълед;  
І чыну свайго я съвядомы.

Паслухай! съятое у справах тваіх  
Даводзіць мой сум, маё гора к адчаю,  
Дарэмныя рожы ад ранаў съятых,  
Дарэмны твой шлях крываў—пагарджаю.

Якая пацеха другое жыцьцё?  
Пацеха нябескай заплатай даброты?  
Як съмерць, неадгучна маё пачуцьцё,  
Мой рогат з авечве цноты.

Ня хочу нябёсаў... Людзкога ты—кат.  
У цябе мая ярасьць і злосыці каменъні,  
Я—багна, смырод; я поўзаю—гад,—  
Цябе-ж праклінаю ў май паніжэнъні.

А можа блюзнерства даруеш? А мо?..  
Ты поўны пакоры, каханъня бяз зыску.  
Ды толькі нашто мне здалося. Дармо!  
Плюю табе ў ціхую пыску!"

1925 г.



відмінно відіграли на міжнародному фестивалі мистецтв «Література-Музика» і здобули перші місця в номінації «Літературне творчість у сучасній Україні».

Кількість художників у збірці «Миколаїв» змінилася, але збереглися всі художники.

### З І М Е С Т

«Літературний альманах поета-художника»

*Стар.*

На п'ярэдадні . . . . .	9
✓ Віхор' . . . . .	10
✓ Меч . . . . .	11
* * Хто мужны, хто съмелы, хто дужы... . . . . .	12
Экспрес . . . . .	14
* * Наш лёс, бы кат з рукой забойнай... . . . . .	16
* * Ляпей жабрачы лёс... . . . . .	18
З поэмамі „Уяўленыне“ . . . . .	19
* * Над нядоляй Тваёй не заплачу . . . . .	29
* * Дарма, што значны раны... . . . . .	30
* * Нікне ў імgle старана... . . . . .	32
Даед . . . . .	33
* * Толькі той, чый вольны дух... . . . . .	35
* * Люблю, яя знаючы пущіны... . . . . .	35
✓ * Іаноў пытаньні... . . . . .	38
Замчышча . . . . .	40
✓ Палімпсест . . . . .	41
* * Ми любім даунія паданьні... . . . . .	42
Сёмуха . . . . .	44
Беларусь . . . . .	45
Вецер . . . . .	49

Летні вечар	50
Праleскі	51
Съмяротны пах	52
* * Я люблю густыя шумы...	54
* * Векавечны, хмуры бор...	55
* * Насоўвае пушча...	56
* * Нібы вялізны чорны птах...	57
Вечарам	58
Туман	60
Восень	61
* * Чырванее заход ад марозу...	63
Восень	64
Зімовае	65
Каханьне	69
Незразумелае	70
* * Твае блакітнасці нязьменны...	71
Марта	73
* * Крыху ўзрушаны і рады...	75
Наши тайны і жаданьні, як рачы, як кветы	77
Зъмярканьне.	78
* * Зацьвілі твае вочы між тлуму...	81
* * Хто там паклікаў? Съпяшаю за кім?..	83
* * Ня трывож мае самоты...	84
Вершы спадаяваньня"	85
* * Лятунковасць, нерашучасць...	95
Гэкамэтры	97
* * Эзвоячы ўвесень плады, што пасьпелі...	98
Пэнтамэтры	99
Virelai	100
* * Бяспынна, глуха процьма часу...	101

* * Душа мая тужлівая...	102
* * Як усё ў жыцьці, яшчэ вясна...	103
* * Так, ня шмат засталося...	104
На ростані . . . . .	105
✓ Майёй маці . . . . .	106
Да Пэрсі Шэлі . . . . .	109
Хараство . . . . .	112
Дзіця . . . . .	113
Хлопчык . . . . .	114
Матылі . . . . .	115
* * Да Пятра зязюленька...	116
На постаці . . . . .	118
* * Месячыку-месяц...	119
* * О, гэта аповесьць звычайна й каротка...	120
* * Каму жыцьцё атруты келіх...	121
✗ Альбігоец . . . . .	124





1964 г.

Бел. адзей  
1994 г.

1875





80000000409542